

Гародніна патрабуе абсталяваных складаў

— Мендэрабкоп загнаў садавіну і гародніну ў сырыя і неабсталяваныя скляпы

— Не павінна быць ніводнай сапсаванай тоны

— Гародніна і садавіна павінны быць дастаўлены ў рабочыя кварталы

Зараз ужо ня треба лаводзіць, што плянавае і сваечасовае забеспячэнне рабочага спажыўца гароднінай і садавінай ёсць буйнейшая політычная задача. Паспяховае правядзенне нарыхтовак гародніны і садавіны значна дапамагае перамаганню пажасяліў у харчовым забеспячэнні, і павысіць рэальную зарплату рабочым.

Нельга без абярэння гаварыць аб бяспынна марудных тэмпах падрыхтоўкі Мендэрабкопу да надыходзячых асенніх нарыхтовак гародніны.

Леташнія памылкі ізноў паўтараюцца

Не гледзячы на тое, што МЦРК пытаннем гародніны займаецца ўжо трэці год, старыя памылкі паўтараюцца ізноў.

На садава-гароднай базе МЦРК, гэта у Ратамскага туніка, ужо два месяцы як распачата пабудова складаў для захавання гародніны. Плянны вызначылі пабудову 7 складаў прыкладна на 4—5 тысяч тон гародніны. Будова павінна была быць скончана не пазней 1-га верасня. Але, як і заўсёды, вышла „маленькая“ няўзыха. Слупы паставілі, а сцен будаваць няма з чаго, бо забыліся падрыхтаваць патрэбную колькасць будаўнічых леса-матэрыялаў і забяспечыць будаўніцтва рабочай сілай. Каб працягнуць будаўніцтва треба зараз-жа набыць леса-матэрыялы для будовы сцен, толькі тады страхі і навербаванне 150 „лотнікаў“. Таму **пагрэза зрыву будаўніцтва складаў для хавання гародніны становіцца відавочным фактам.**

Будуюць па-та вынцы

Адносіны работнікаў апарату МЦРК да якасця боку будуюмых складаў зусім базадказныя. Летась былі пабудаваны скляпы для бульбы, якіх самі працаўнікі базы на звалі **магілаю бульбы**, бо бульба пасля хавання яе ў гэтых скляпах на 50 проц. згінула. Сёлета ізноў будуюць як і раней. Мінулыя памылкі ня ўлічаны, нават не прадугледжана вентыляцыя. Праект механізацыі награвкі і выгрузкі складаў не распрацаваны і на механізацыі нічога ня робіцца.

Падвоаць гародніны з вагонаў на склады гужавым транспартам пераходжае балота. Аб гэтым праўдыве МЦРК ведае, але-ж палец аб палец ня стукнула каб пабудоваць вузка-калейкі і набыць адпаведную колькасць вагавоў.

Парадная бязглузьдзіца

На пабудовах шмат старога леса-матэрыялу, які гніе пад адкрытым небам і які мог быць з поспехам скарыстаны. Але гэтага ня робіцца, бо, бачыце, —будзе няпрыгожа. Праўдывы з МЦРК—імянуцца паладзіць парадак будаўніцтва, а выходзіць па справе парадная бязглузьдзіца.

Гародніна ўжо прыбывае, але памяшканняў няма. Яе звалюваць пад повець, там яна гіне,зататваецца ў гразь расцягваецца і псуе дыфіцытную тару. Самадурства чыгуніцаў МЦРК кожны дзень каштуе рабочаму спажыўцу сотні рублёў.

Сугучны з Церабкопскай бюро-глыздыцай і градыёны МЦРК хацелі захаваць ад расцягвання будаўнічыя матэрыялы і прасіла чыгунку аб дазволе паставіць навакол будоўлі драўляны парканы. Адміністрацыя

Уключаемся ў паход па гародніну

Па прапанове „Комсомольской Правды“, ЦК УсеЛКСМ абвясціў усеаюзную сустрэчу гародніны. Комсамол Беларусі таксама павінен безадкладна ўключыцца ў гэтую баявую і вялікай політычнай важнасці работу.

„Чырвоная Зьмяна“, змяшчаючы артыкул тав. Мініна аб забяспячэнні Менску гароднінай і аб рабоце на гэтым участку МЦРК, робіць першы крок у напрамку ўключэння ва ўсеаюзны паход па гародніну.

Мы заклікаем усю комсомольскую арганізацыю, усю пролетарскую грамадзкасць ўключыцца ў гэтую работу.

ЦК ЛКСМБ, ЦСПСБ, коопэрацыйныя і ведаючыя зарыхтоўкай гародніны, арганізацыі павінны безадкладна выпрацаваць канкрэтныя пляны сустрэчы гародніны у Беларусі.

„Лёгкіх кавалерых“, юнкораў, маладых рабочых і працаўнікоў прылаўку мы заклікаем прыняць актыўны ўдзел у высвятленні на старонках „Ч. З.“ ходу гэтай работы на мясцох; выкрываць усё, што становіцца перашкодай у прасоўванні гародніны да рабочага спажыўца.

Складзеце апэратыўныя групы па арганізацыі сустрэчы гародніны. Арганізуйце юнкорскія пасты „Чырвонай Зьмены“ на загатоўчых і чыгуначных пунктах.

Усеаюзная сустрэча гародніны павінна быць ператворана ў масавы паход па гародніну

Стратары з чыгункі адзвалі „Гэтага рабіць нельга па... прычынах... меркаваннях“. Дарэмна МЦРК даводзіць, што ў выпадку патрэбы парканы можна будзе зняць у некалькі гадзін і што з-за адсутнасці яго расцягваецца матэрыял на тысячы рублёў, бюрократы з чыгункі засталіся неўмалымі, і дагэтуль спайкайна назіраюць, як расцягваюцца дзяржаўныя грошы.

Дакуль гэта будзе

Яшчэ больш жудасны малюнак уяўляе становішча з тарай. На мінімальныя падлікі для загатоўкі гародніны патрабуецца ня менш як 40-50 тысяч мяхоў, а ў наяўнасці маецца толькі каля 6000. МЦРК сваечасова не паклапаціўся аб падрыхтоўцы тары, чакалі пакуль гром не загрыміць. Зараз гром ужо „грыміць“, з тары няма. Апаратычкі-ж з Церабкопу не перасталі бяскопатна вахцаць.

Пытанне аб замене мяхоў цвёрдай тарай непрацавана. Стандартныя скрынкі для пегавозак бульбы не загатоўлены. Складу тары няма. Старая тара ляжыць гарою на базе бяз жаднага догляду, ламаецца, гіне і ніхто ня цікавіцца гэтай справай. Па крамах МЦРК валяецца каштоўная тара (скрынкі, бочкі) з якой драпежніцкі распраўляюцца пражыцкі: паліць, ламаюць, выкідаюць вон. Дакуль будзе такое становішча? Патрэбна неадкладна мобілізаваць комсамольцаў і грамадзкасць на збор тары.

„Об’ектыўныя“ ці шkodніцтва?

Радыялізатарская камісія па барацьбе з стратамі прадставіла ў праўдывыя каштоўны праект захоўвання тары, што павінна было даць да 10000 рублёў эканоміі. Гэты праект чамусьці ўпарта марнуецца ў партфэлях „рацыяналізатараў“, і, па чутках, зараз ужо недзе мірна пахаваны ў папярвай дамавіне аддзелаў апарату МЦРК.

Квасільныя пункты не падрыхтаваны

Па плянах МЦРК мяркуецца сёлета заквасіць да 40000 пудоў гародніны, але пэраў хопіць толькі на 20000 пудоў. Не хапаючы 60 тысяч цэбраў да тэрміну квасення ня будзе зроблена, бо для гэтага сваечасова не падрыхтавалі матэрыял. Квасільныя пункты знаходзяцца ў брыдотным становішчы. Летась цэбры з капустаю сталі проста на зямлі, у смуродзе і брудзе. Антысанітарныя ўмовы былі настолькі абуральнымі, што нават самі працаўнікі пункту гаварылі, што калі-б спажыўцы убачылі адкуль крамы баруць капусту, дык не ніхто ня стаў-бы есці.

Сёлета становішча яшчэ горшае. Падлога ў квасільнях не зацэмантавана, бо МЦРК ня мог дастаць аднаго вагона цэманту.

Калі меркавалі цэмантаваць падлогу ў квасільні, было затрачана каля 4000 рублёў на выцяганне цэбраў з квасільні. Праз некалькі дзён цэбры зноў трэ’ будзе ўстанавіць на старое бруднае месца, затраціўшы яшчэ некалькі тысяч рублёў на рамонт, бо яны парассыхаліся.

Адносіны работнікаў аддзела садавіны і гародніны МЦРК да пытання рабочага забяспячэння безалказныя. Гэтае выкіданне дзясяткаў тысяч рублёў у паветра ніяк ня можа быць апраўдана толькі аб’ектыўнымі прычынамі. Яно дае повад думаць, што ў садава-гародным аддзеле МЦРК дзейнічае рука шkodніка. Треба каб праўдывы МЦРК у самым хутым часе правярыла якасны склад працаўнікоў гэтага аддзела, і прыцягнула да персанальнай і жорсткай адказнасці вінаватых у зрыве рамонтна-квасільні.

Пераварачны пункт павінен быць пабудаваны

Летась Мендэрабкоп меў свой уласны пераварачны пункт для перапрацоўкі садавіны. Гэты пункт быў зачынены з-за анты-санітарнага становішча. Сёлета чакаліся надзвычайна добры ўраджай садавіны, а ЦРК яшчэ і ня думала паклапаціцца аб пабудове пераварачнага пункту.

ЛЕЗУНГІ да міжнароднага Чырвонага дню 1 га жніўня

1. Міжнародная буржуазія шукае выхад з с-айго эканамічнага крызісу ў новых імперыялістычных войнах. Абернем ваіну імперыялістычную ў ваіну грамадзянскую.
2. Буржуазія і фашызм рыхтуюць новыя войны, каб у крыві рабочых і сялян уталіць нарастаючую рэвалюцыю. Ваіна ваіне—будзе адка за працоўных усяго свегу.
3. Узмацненне СССР вылікае нянавісць імперыялістаў, якія рыхтуюць контр-рэвалюцыйную ваіну супроць краіны саветаў. Працоўныя СССР будзе на варзе.
4. Рахуца цвёрдай палітыка міру зьяўляецца важнейшай умовай пераможнага сацыялістычнага будаўніцтва.
5. Узмацненне абароназдольнасці нашай краіны—справа ўсіх працоўных мас.
6. Узмацненне якасці іх работы.
7. Нахай жыве Чырвоная армія—узброены атрад сусветнага пролетарыату.
8. Перад тварам ваеннай небяспекі ўзмацнім баявую вучобу і палітычнае выхаванне ў Чырвонай арміі.
9. За масавую генэральную праверку і самаправерку работы па ваенізацыі працоўных ў ТСА-Авіахіму.
10. Нахай жыве Чырвоная Армія—верны вартунык саветскіх межаў.
11. Тысячы лепшых змагароў супроць імперыялізму кінуць у турмы. Не забудзем палоннікаў капітала.
12. На палены тэрор буржуазіі адкажам братэрскай дапамогай вязьням капіталізму.
13. Гатоўнасць абараняць СССР, —бачыўшы працоўных усяго свегу—баявая інтэрнацыянальная задача працоўных мас.
14. У міжнародны Чырвоны Дзень ўзмацнім сталую сістэматычную работу па ваенізацыі працоўных БССР.
15. II-гі інтэрнацыяна—прамы дапаможнік буржуазіі і фашызму ў справе падрыхтоўкі ваіны супроць СССР. Наша працяглыя сацыял-зраднікам.
16. Толькі пад кіраўніцтвам Комінтэрну пролетарыят усяго свегу перамож.
17. Паспяховае выкананне палітыкі пэбл жэе перамогу сацыялізму. Выкажам пяцігодку ў чатыры гады.
18. За генэральную лінію Ус-КП(б). Рахуца ўдарам па правым опартунізме—галоўнай небяспецы на даным этапе, „левым“ загібчычам і прымрэнцам. Нахай жыве лепшыя адліства шэрагу Ус-КП(б) і Комінтэрну.
19. Індустрыялізацыя нашай краіны, калектывізацыя сельскай гаспадаркі—галоўны шлях узмацнення абароназдольнасці СССР.
20. Ударнае правядзенне уборачнай кампаніі і асенняй сьвібы будзе нашым адказам на ваенныя махінацыі імперыялістаў.
21. Ніводнага працоўнага Саветскага Саюзу без абігачы пазыкі „Пяцігодка ў чатыры гады“.
22. За ліквідацыю кулацтва як класу на базе суіцельнай калектывізацыі.
23. Важнейшая задача ўсіх зьвеньняў ТСА-Авіахіму работа па падрыхтоўцы працоўных жанчын да абароны. Павысім удзел працоўных жанчын на ўсёй рабоце ТСА-Авіахіму.
24. Работніцы і сялянкі! На абарону сацыялістычнай краіны, на барацьбу супроць імперыялізму.
25. Інтэрнацыянальнае зьяднаньне працоўных мас—сіла, аб якую разаб’ецца фронт сусветнай рэакцыі.
26. Толькі пад кіраўніцтвам ленынскай камуністычнай партыі канчаткова пераможа сацыялізм.
27. Вышэй сцяг Комінтэрну—штабу сусьветнай пролетарскай рэвалюцыі. Рабочыя, сяляне і прыгнечаныя ўсяго свегу, зьяднайцеся вакол Комінтэрну.
28. Супроць вялікадзяржаўнага шавінізму—галоўнай небяспецы на даным этапе. Супроць беларускага нацыянал-дэмакратызму, які сдзейнічае інтэрвенцыяністам. Супроць аўрэйскага, польскага і іншых шавінізмаў. За цесную сувязь працоўных усіх нацыянальнасцяў.
29. За разгорнутае наступ сьвібе сацыялізму па ўсім фронце.

Сіласаваньне ў анцылярыях

Мяшчы ўласныя адкорны пункты, МЦРК наменці пабудова некалькі сіласавых ям у в. Міхалова. Зараз тысячы адходаў гародніны ідуць у г. не пабудавана яшчэ ніводна ласнай ямы. Сіласная сыравіна ў выніку адформачныя застаюцца бяз консерваваннамоў.

Забыліся ў спажыўцах

З недахопам памяшканьняў захавання гародніны яшчэ с. равіцца, калі добра арганізавана загатоўкі гародніны, на бульбы, непасрэдна на рабочых. Такім чынам можна мясціцы да 300 вагонаў гародніны, дзякуючы шkodніцтва тая справа была поўнасьці вадзена. На влікі жалю, правал не паслужыў вурор МЦРК. І сёлета ізноў нічога робіцца ў гэтым напрамку.

Пытаньне аб падрыхтоўцы нны не абгаварвалася на сходах, ня выкарыстана ініцыятыва, не складзена гра думка. Радыялізатары займаліся пытаннем тэх стачкі гародніны на вятар бочках.

Вось далёка ня поўны становішча нарыхтовак на МЦРК, які сьведчыць здольнасці ці простым не з боку кіраўнікоў ЦРК у што:

„Проблема гародніны раз—гэта буйнейшая ма клясавай барацьбы вырашэння ў многім жаць поспехі павы рэальнай зарплаты“.

(3 адовы ЦБ УсеЛ)

Ганебны балянс

Комсамольскі калектыву мобілізаваў увагі комсамасы і беспартыйнай моладзі працуе ў МЦРК, на барацьбы ўдарныя тэмпы правядзення тавар гародніны. У савгасе ёсць лямат беспартыйнай кай моладзі, якая знаходзі бартом комсамольскага Характэрная рыса: батраць ляды, якая працуе сэзонна-яна ня ведае нават куды зьяву. Залыг аб паступу коасалол 30 батракоў пав рабачком савгасу(?), комо калектыву МЦРК аб гэтым дае.

Не дазволіць ігнараваць дырэктыўны партыі

Мы б’ем трывогу. Пакуль на, патрэбна наадкладна цыя ініцыятывы і самад рабочых мас і комсамоль ліквідацыю прарываў на барацьбы за гародніну.

МЦРК павінен атрымаць ва што-б там ні стала. Треба зараз-жа забя колгасы МЦРК рабочай пасяльховай асенняй уборніны. Скарыстаць 27 падма моладца ў горадзе і падзем установам і рэлігійным нам, для хавання ў іх гар Спадарожнік ініцыятыкі— не павінна гінуць на вят ськага ЦРК.

Брыгад ір „Чырвоная

3 абяцаньні павінны сьледаваць справы!

Комсамол даў абяцаньне перад партыяй і краінай выкарміць за год 250000 галоў сьвіней. Абяцаньне павінна выконвацца няўхільна і настойліва ўсёй комсамольскай масай

Упарта змагацца за вырашэньне мясной праблемы, за разьвіцьцё сьвінагадоўлі

Усім акругномам і райкомам КП(б)Б, усім рэдакцыям газэт, НКЗ, францыі Колг'сэнтру, францыі трэсту „Сьвінавод“

На гледзчы на вялікае гаспадарча-эканамічнае значэньне разьвіцьцё сьвінагадоўлі ў агульнай сыстэме мерапрыемстваў па вырашэньні мясной праблемы, ЦК КП(б)Б адзначае, што на справу разьвіцьцё сьвінагадоўлі да гэтага часу не звяртаюцца патрэбнай увагі і ўся падрыхтоўчая работа не настаўлена так, каб цалкам забясьпечыць выкананьне гэтай важнейшай бязвойнай задачы ў бліжэйшы перыяд.

Прайшло больш, як 3 месяцы з часу выданьня паставоў аб разьвіцьцё сьвінагадоўлі. А між тым работа ў спецыялізаваных сьвінагадоўчых савгасах і колгасах не разгорнута. Амаль што нічога ня робіцца па ўкамплектаваньні ма ачыным матар'ялам і па стварэньні кармавой базы. Не ва ўсіх савгасах і колгасах пачата будаўніцтва і зусім ня прыцягнута грамадзкаясьць бяднячка-сераднячых мас вёскі нават саміх рабочых савгасаў і колгасаў вакол мерапрыемстваў па разьвіцьцё сьвінагадоўлі.

У некаторых акругах і раёнах да гэтага часу канчаткова ня вызначаны сьвінагадоўчых колгасы, а ў вызначаных па некалькі разоў мяняўся кірунак іх гаспадарчай дзейнасьці, што заблытвала колгаснікаў і затрымлівала пачатак работы ў гэтых колгасах.

Усе гэтыя факты сьведчаць аб адсутнасьці патрэбнай увагі і кіраваньня з боку АК і РК КП(б)Б мерапрыемствамі па разьвіцьцё сьвінагадоўлі ЦК КП(б)Б лічыць такое зьявішча зусім непапусымым і пагражаючым зрывам пляннага заданьняў. Акругкомы і райкомы павінны дабіцца такіх тэмпаў у разьвіцьцё сьвінагадоўлі, каб яны забясьпечылі да канца 1930-31 г. таварны выхад сьвіней у савгасах—250 тысяч галоў і ў колгасах—500 тысяч галоў.

Практычная работа па арганізацыі сьвінагадоўчых колгасаў і савгасаў павінна зьяўляцца першачарговай задачай партыйных арганізацый. Вакол гэтых мерапрыемстваў трэба стварыць шырокую грамадзкую і абавязковую забясьпечыць выкананьне наступных мерапрыемстваў:

1. Забясьпечыць кіраваньне работай адпаведных савецкіх устаноў і тым, каб поўнасьцю і бясспрэчна выканалі кантрольныя лічыбы па сьвінагадоўлі. У першую чаргу павінны быць разгорнуты і ўкамплектаваны сьвінаматкамі спецыялізаваныя сьвінагадоўчыя савгасы. Сур'язная увага павінна быць зьвернута на барышбу фармальнымі адносінамі да гэтай справы, непатрэбнымі і шкоднымі спрачкамі і прыцягненьнем вінаватых зрыве намечаных мерапрыемстваў да строгай партыйнай і судовай адказнасьці.

2. ЦК КП(б)Б абавязвае канчаткова не пазьней, як у дэкадны тэрмін, вылучыць сьвінагадоўчыя колгасы з пэўнай дастайкай у іх намечаных плянах сьвінаматкаў. Пры вызначэньні гэтых гаспадарак трэба спалучаць практычныя разлічкі з імавінавава-растлумачальную работу сярод колгаснікаў аб карысьці гэтых мерапрыемстваў для колгасаў і важнасьці для дзяржавы.

У зьвязку з тым, што ў гэтым пытаньні ёсьць шмат непаразуменьняў сярод колгаснікаў, вылучаных гаспадарчых павінны спецыялізавацца толькі адным кірунку. Патрэбна вельмі рашучую барышбу з імавінавава-растлумачальную работу ў колгасах, што ня можа забясьпечыць стварэньня таварнай гаспадаркі.

Таксама трэба катэгарычна забараніць у вызначаных да сьвінагадоўчых колгасах рабіць зьмены ў іншы бок іх спецыялізацыі.

3. Партыйныя і комсамольскія вясковыя ячэйкі павінны на чарговых сходках паставіць спецыяльнае пытаньне аб практычным выкананьні мерапрыемстваў, намечаных па разьвіцьцё сьвінагадоўлі. Трэба дапамагчы савгасам і колгасам у практычнай іх рабоце па камплектаваньні сьвінаматкачым матар'ялам, па будаўніцтве сьвінагадоўчых савгасаў і вёжаў і дапамажыць будаўніцтва.

4. Разам з намечанымі мерапрыемствамі партарганізацыі павінны звярнуць увагу на арганізацыю сьвінагадоўчых гаспадарак у больш моцных, асабліва жывёлагадоўчых таварствах, асабліва пабудовы новых і прыстасаваных адпаведна памяшканьняў для сьвінагадоўчых павінны і камплектаваньні сьвінаматкачым матар'ялам.

5. Зараз жа трэба ва ўсіх сьвінагадоўчых савгасах і колгасах пачаць будаўніцтва сьвінараікаў для сьвінама-

так, сілосаў і дапаможных будынкаў. У першую чаргу павінна быць зьвернута увага на пабудову матар'якаў, ізалятару і карантынаў, пры гэтым трэба скарыстоўваць таксама старыя будынкі. Рашуча вельмі барышбу за поўнае скарыстаньне ўсіх матар'яльных матэрыялаў пры пабудове і асабліва за замену дэфіцытных будаўнічых матар'ялаў—мясцовымі. У адносінах да дэфіцытных матар'ялаў (цэмент, жалеза) трэба правядзь асаблівую эканомію, выдаткоўваючы іх толькі тады, калі іх зусім нямага заместіць мясцовымі матар'яламі. Пры будаўніцтве памяшканьняў і кулі сьвіней трэба скарыстоўваць сродкі і саміх колгаснікаў.

6. ЦК КП(б)Б з усёй катэгарычнасьцю адзначае, што з-пад увагі ўсіх арганізацый (Наркамзему, коопэрацыі) у справе разьвіцьцё сьвінагадоўлі павінны вучацца гэтай работы—бяднячка-сераднячых індывідуальных сяктар сельскай гаспадаркі. Такое становішча ні ў якім разе не дапусьціма. Органы Наркамзему, коопэрацыі і ўсе парт'ячэйкі на месцах павінны забясьпечыць адпаведнае разьвіцьцё сьвінагадоўлі ў індывідуальных гаспадарках. Разам з вылучаным спецыялізаваным колгасам трэба дабіцца шырокага разьвіцьцё сьвінагадоўлі ў астатніх колгасах.

7. ЦК КП(б)Б звярочвае асаблівую увагу на пагражаючае становішча з кантрактнай сьвінай для камплектаваньня стайкаў савгасаў і колгасаў. Трэба каб усе партыйныя камітэты і ячэйкі з асаблівай напружанасьцю прынялі ўсе меры да поўнага выкананьня плянаў па кантрактах. Ад таго, як будзе праведзена кантрактная, залежыць выкананьне плянаў па сьвінагадоўлі ў савгасах і колгасах.

8. Адначасова з кантрактнай трэба разгарнуць куплю сьвінаматкаў і ў колгаснікаў для поўнага камплектаваньня сьвінаматкачым матар'ялам савгасаў і колгасаў.

ЦК катэгарычна звярочвае увагу НКЗ, „Сьвінавод“ і Белколгасэнтру на тое, што трэба сваячасова і рашуча змагацца з эпідэміяй сьвінай, у першую чаргу поўнасьцю ў камплектаваньні вяртаць і колгасам сьвінаводчыя саўгасы і колгасы.

Дырэктыва, якая вывела Камарын з раўнавагі

Ціха нясе свае воды шырокі Дняпро. Яшчэ цішэй ідзе жыцьцё мястэчка Камарын. Цішыняй ахоплены ўсе ўстановы, кожны камарынскі работнік.

Камарынскаму супрацоўніку няма куды сьпяшацца. Сюды рэдка хто заглядае з акругі. Тут, на месцы, кожны працаўнік сам сабе гаспадар. Ён што за хоча, тое і будзе рабіць.

Глушакоў—старшыня райколгасасоюў сеў на пягні і паезаў вандроўваць—Чарнігаў, — Гомель, — Мінск. А ўборачная? — Напаяваць! Што яму да таго, што ў Ёлчаўскім колгасе сьпелы ячмень асыпаецца, што на лугах сена гніе. Што з таго, што яны сілосныя ня будуюцца? Каму якая да таго справа, што чума косіць сьвіней.

Цішыня, супакой абломаскага Камарына парухаць нельга. Такі тут грамадзкі закон.

Але Камарынская ідылія рантоўка была парухана гарэзьлівым лямантам загадкавага райага Рагачова. У чым жа справа? Што здарылася? Хто мог выклікаць гэты лямант?

Існаваньне незамацаваных колгасаў? Непадрыхтаванасьць да ўборачнай? Выбачайце! 3-а такога „гудзета“ Рагачоў не сардуе. Можна замяткі „лёгкіх каваларыстаў“? Яны ахоплены агульнай цішыняй таўсама маўчаць.

Цэнтр. Цэнтр парухі супакой Камарыні. Прычынай ляманту Рагачова зьявілася звычайная кніга-часопіс, з надпісам: „Гадавы заказ на патрэбныя сродкі с-г. вытворчасьці ў 1930-31 г.“

У гэтай кнізе—вялікага фармата—116 старонак, 1435 пытаньняў, дзевяці тысяч параграфіў. Згодна гэтай кнігі-часопісу трэба ўлічыць, ацаніць і зрабіць новы заказ на псыхо-мэтры, мэззуркі, сіфоны, бюрэткі, крэматоры, зубаломкі, нажы-фіюззі, кольрабі, фацэлі, Сьвядэрэі, Ціп-Топы, шпрыцы, трутнялоўні... і так да 1435 назваў.

Гэты гадавы заказ павінны скласьці:

10. Комсамольская арганізацыя па прыкладу выкананьня важнейшых гаспадарчых задач у мінулым (паход за ўрадак, разьвіцьцё сьвінагадоўлі, разьвіцьцё сьвінагадоўлі) можа і павінна разгарнуць шырокую работу па разьвіцьцё сьвінагадоўлі. ЦК КП(б)Б канстатуе, што да гэтага часу няма хадзя крыху прыкметнай работы комсамолу па актыўным удзеле ў разьвіцьцё сьвінагадоўлі.

ЦК КП(б)Б абавязвае комсамол разгарнуць шырокую работу па ўдзеле ў лепшым вырашэньні задач сьвінагадоўлі. Разгарнуць сьвінагадоўлі паміж комсамольскімі ячэйкамі, арганізаваць маладзёжныя ўдарныя брыгады і забясьпечыць камплектаваньне курсаў патрэбных кадраў—вось формы, праз якія можна дасягнуць добрых вынікаў.

11. ЦК КП(б)Б напамінае, што замацаваньне ўсіх мерапрыемстваў па сьвінагадоўлі будзе забясьпечана толькі пры ўмове поўнага вырашэньня ў колгасах кармавога пытаньня. Пры правядзеньні практычнай работы трэба ў першую чаргу звярнуць увагу на сваячасовую пабудову сіласных устаноў, поўнасьцю забясьпечыць сьвіно стада колгасаў кармамі. Трэба прадугледзець у плянах колгасаў сьвядарот кармоў па зьліх культуры і ў будучую вясеньню пасеўную кампанію.

12. Ажыццяўленьне практычных задач у разьвіцьцё сьвінагадоўлі можа быць паспяхова праведзена пры ўмове шырокага разьвіцьцё сьвінагадоўлі паміж саўгасамі і колгасамі, пры ўмове шырокага разьвіцьцё ўдарніцкага руху. Парт'ячэйкі і мабілізаваныя таварышы на ўборачную кампанію павінны дапамагчы колгасам і саўгасам наладзіць разьвіцьцё сьвінагадоўлі ў індывідуальных гаспадарках і ўдарицьца.

13. Напамінаючы аб важнасьці і сур'ёзнасьці задач, што паставлены ў справе разьвіцьцё сьвінагадоўлі, ЦК КП(б)Б прапануе: цэнтральнаму і акруговаму друку наладзіць сыстэматычную барышбу за поўнае выкананьне заданьняў партыі і ўраду. Задача друку: з усёй сілай быць па олабых вучастках работы, пацягнуць тых, хто адстае, разьвіцьцё сьвінагадоўлі, рашуча выкрываць тых, хто перашкаджае (разьвіцьцё сьвінагадоўлі, падпарадкаваць шырокая самакритыцы ўсю работу па выкананьні гэтых важнейшых задач.

Сакратар ЦК КП(б)Б

Васілевіч

ЯШЧЭ АДЗІН НАПАМІНАК

ЦК ЛКСМБ абвясціў комсамольскі паход за ўдарныя тэмпы разьвіцьцё таварнай сьвінагадоўлі ўзлышы на сябе абавязальнасьці выкарміць за год ня менш 250.000 галоў сьвіней.

„Чырвоная Зьмена“ ў пумары ад 17-га ліпеня ўнесла канкрэтныя прапановы—праграму паходу.

Да гэтага часу ні адзін камітэт, ні адна ячэйка, яшчэ не паведамлілі нас аб іх меркаваньнях у гэтым напрамку, што дае права гаварыць, што дырэктыва ЦК і нашы прапановы яшчэ не знайшлі, ня толькі практычнага ажыццяўленьня, але іх не пачалі абгаварваць у шырокіх масах комсамольцаў і працоўнай моладзі.

Падобным тэмпам работы павінен быць нанесен самы рашучы ўдар.

Трэба ўважліва прапрацаваць зьмішчаемую сьвіна дырэктыву ЦК КП(б)Б аб разьвіцьцё сьвінагадоўлі і асабліва тое месца дырэктывы, дзе ЦК зусім правільна канстатуе, што „да гэтага часу няма хадзя крыху прыкметнай работы комсамолу па актыўным удзеле ў разьвіцьцё сьвінагадоўлі“.

Гэтае катэгорычнае паказаньне партыі на нашу бязьдзейнасьць па гэтым адказнейшым фронце павінна прыкаваць да сябе ўвагу ўсёй арганізацыі і зьявіцца катэгорычным папярэджаньнем, аб неабходнасьці бязадкладна палажыць канец існуючым тэмпам.

Мы напамінаем яшчэ раз усёй арганізацыі і яе кіруючым камітэтам у першую чаргу, аб неабходнасьці бяз усякай адцяжкай ўзяцца самі і мабілізаваць масы на выкананьне ўскладзеных Цэнтральным Камітэтам задач.

Абяцаньне выкарміць 250.000 галоў сьвіней—гэта не парадны трук, а адказная задача, якую трэба выканаць, як-бы там ні было.

Ізкоў праўдываньне аб'ектыўнымі

Па Барысаўскаму раёну вызначана арганізаваць 8 сьвінагадоўчых колгасаў у іх 2—племянога сьвінаводства. Работа ў вызначаных колгасах амаль не распачата.

„Об'ектыўныя ўмовы“, як кажуць барысаўцы, не даюць мажлівасьці выканаць пляннае заданьне да восні на 50 проц. Барысаўцы адбярэваюцца тым, што няма цэвікоў, няма сьвінаматкаў і г. д., а пра выкарэстаньне тых будынкаў якія маюцца ў саміх колгаснікаў і будынкаў раскулачаных ніхто і не падумаў. Комсамольскія ячэйкі таксама ў гэтай справе бязьдзейнічалі.

Брыгадзір „Чырвонай Зьмены“ М. Адзінец.

Зрываецца будаўніцтва сьвінараіка

На тэрыторыі колгасу „Бальшавік Беларусі“ будуюцца влізарныя сьвінараікі. Будаўніцтва яго ідзе чарпашымі тэмпамі. Комсамольцы слаба ўдзельнічаюць у рабоце па вывазцы лесаматар'ялаў для будаўніцтва, а таксама і ў пабудове.

Юнкараўская брыгада „Ч. 3.“

Надбайнасьць разбурае сьвінаводчую гаспадарку

Вясной у колгас „Комунар“ (Хутарскі с.-с., Чэрвенскага раёну) было 30 сьвіней і вытворчы бораў, які каштаваў 500 руб.

На працягу трох месяцаў у гэтых сьвіней засталася толькі 20 штук, а тая падохлі ад колгаснага догляду. З боку праўленьня колгасу нагледваюцца зусім недарэчныя адносіны да колгаснай маёмасьці. Напрыклад, калі захвараў бораў, праўленьне нават не наклапацілася прывезці ветэрынара і дзякуючы гэтаму бораў быў забіты самімі старшынёю колгасу.

Міхась Ракіта.

Канцылярыя замест сьвінараіка

Па пляну Гарадоцкага Райколгасасоюў у комуну імя Леніна да 1-га кастрычніка 1930 г. павінна скопчыцца пабудова сьвінараіка на 300 матак. Для гэтай мэты ў сакавіку было адпущана 5.150 рублёў. У ліпені дадаткова 13.000 рублёў. Але праўленьне комуну занялося не сьвінагадоўляй, а пабудовай канцылярыі. Сваіх матак у комуне будзе каля 150—180 штук, астатнія павінны нарыхтаваць Райколгасасоюў, які на сьвінараікі дзеяць нічога не нарыхтаваў.

Гарадоцкі РВК таксама безгаспадарча а'несься да гэтай справы. Апошні будынак раскулачанага аддаў другому колгасу ў той час, як быў патрэбен комуне.

Брыгадзір „Ч. 3.“ Лук'яновіч.

Даволі бязьдзеінічаць!

Да гэтага часу ў шэрагу раёнаў і а-руг замест ударнасьці пануе галавац-ства і бязьдзеінасьць у падрыхтоўцы да ўборкі

РАЗГОРНУТ І ХВАЛЯЙ СОЦСПАБОРНІЦТВА, ОРГАНІЗАЦЫЯЙ СОЦЕН УДАРНЫХ БРЫГАД, ПРАВДЛОЎЫМ РАЗМЕРКАВАНЬНЕМ УРАДЖАЮ НАНЯСЕМ РУЛНУЮЧЫ УДАР ПА КУЛАКУ

Пальмінскі сельсавет і СКСТУ зры-ваюць падрыхтоўку да ўборкі

Пальмінскі сельсавет, Гарадоцкага раёну (Віцебшчына) яшчэ не распачаў работу па падрыхтоўцы да ўборкі. Навакол гэтай кампаніі ня створана належная грамадзкая думка. Плян уборачнай кампаніі па сельсавету няма. Сельсавет і СКСТУ ня ведаюць колькі ў сельсавете налічваецца бядняцкіх і чырвоваармейскіх сямей, якім трэба аказаць дапамогу ў час ўборкі ўраджая.

Сельсавет ня цікавіцца становішчам колгасаў і ня кіруе ім.

А становішча з падрыхтоўкай да ўборачнай кампаніі ў колгасах за выключэньнем колгасу "Чырвоны Перакоп" ідзе вельмі марудна, бяз усяніх плянаў, самацёкам.

Вось прыклад:—Колгас "1-ае маі" яшчэ не адрамантаваў сельска-гаспадарчыя машыны і вельмі пагроза, што ён іх і не адрамантуе, бо старшыня колгасу Краўцоў не ведама дзе, а намесьнік старшыні Трэцьцякоў нічога ня робіць.

У колгасе плянаў уборачнай кампаніі няма, колгаснікі ня ўзровеньваюць у падрыхтоўцы да ўборкі, рабочыя сіла не расту-лена, косамі колгас не забяспечаны, гумна для складаньня снапоў няма.

Культ. асветная праца сярод колгаснікаў адеутнічае, значная частка колгаснікаў часта п'янствуе пад кіраўніцтвам намесьніка старшыні колгасу Трэцьцякова, які выльваецца владушчыком.

Ён на працягу чатырох месяцаў ніякіх справаздач у бухгалтэрыю ня адаў і гэта кажа аб тым, што ў Трэцьцякова ня ўсё ў парадку. Але чамусьці рэзкасьці і старшыня праўленьня не зьявіў на гэта ўвагу. Прэзыдыум сельсавету ня прыняў захадаў да забяспечаньня колгасаў сенажацімі. Большасьць колгасаў яшчэ да гэтага часу ня ведаюць дзе яны будуць касіць сена.

Брыгадзёр "Чырвонай Зьмены" Лук'яновіч.

Комсамольская ячэй-ка на чале ўборкі

Колгас "Чырвоны Перакоп" Гарадоцкага раёну (Віцебшчына) утварыўся на плошчы 400 га.

Будаўтва акаляючых вёсак і ху-тароў ровным чынам іменулася пашькоўцы колгасу ў часе вясеньняга севу. Яны спалілі будыны двох актывнейшых колгаснікаў. Булак Чук Ягор хацеў спаліць гумно з ровнымі сельска-гаспадарчымі машы-намі колгасу, але быў злоўдены кол-гаснікамі.

Усе кулацкія імкеньні разваліць колгас дзюкуючы організацыяй колгаснікаў пацярпелі вярх і в-сеньняга сьлёба і падрыхтоўка да ўборкі прайшла з выключным нось-пехам.

Не атрымаўшы прыкладнай про-граммы з Райкоггассаюму праўленьне колгасу пры дапамозе ячэйкі ЛКМБ складала сама рабочую програму па ўборцы ўраджая. Гэтая програма была абгаворана сярод шырокіх во-лаў колгаснікаў.

4 жаткі, малатарні, конныя гра-блі і іншыя машыны адраманта-ваны.

3 боку праўленьня колгасу і ком-самольскай ячэйкі зроблена ўсё што мага для паспяховага правядзеньня ўборачнай кампаніі. Так, па пляну ў час ўборкі колгас будзе адчуваць недахоп рабочай сілы ў 560 рабо-чых дзён.

Колгаснікі паставілі павярць недастачу дзён на грузкай машыне.

РВК да гэтага часу не адвёў кол-гасу сенажаці. Райкоггассаюму былі дадзены загады на вахы для чаты-рох жатак, а апошні не паклапа-ціўся набыць іх.

Самое лепшае гумно колгасу за-нята рознымі машынамі Райкоггас-саюму і колгаснікам прызвэцця скласьці авай збожка за 2 вярсты ад колгасу.

Л.—ч.

Ня рыхтуюцца

Колгас "Чырвоны Месяцлаў" зу-сім не падрыхтаваны да ўбо-рачнай кампаніі: рамонт уборач-ных машын не наладжан, ударныя брыгады не організаўваюцца. Праў-леньне колгасу на чале з былым "галавою" Месяцлаўскай гарадзкой уіравы, Іупчонам палец аб палец ня ўдарылі, каб падрыхтавацца да ўборачнай кампаніі.

ус.

Ударнай падрыхтоўкай сустрэнем ўборку

Колгас "Воля" (Мерахаўскі раён, Гомельшчына) вясеньнюю сьлэбу за-кончыў з вялікім посьпехам перавы-канаўшы пасевны плян на 10 проц. Зараз колгас скончыў падрыхтоўку да ўборачнай кампаніі; па агульнім сходазе колгаснікі абвясцілі сябе ударнікамі па ўборцы збожка і стар-шыні ударных брыгады па асобных галінах працы і выклікалі на соц-ялістычнае спаборніцтва савгас "Пра-копаўка".

А. Куцанаў.

5-га ліпеня агульны сьход сьброў колгасу "Комінтэрн", Копыскага ра-ёну (Аршаншчына) абвясціў сябе ударнікам па ўборцы ўраджая і па пад-рыхтоўцы к асеньняй пасевной кам-паніі. Патрэбныя машыны для ўборкі і для сьлэбы адрамантаваны, гэтымі дзямі пачынаецца ўборка збожка.

Ударнік Грышчанкоў.

Ячэйка ЛКМБ колгасу "Мань Со-цыялізму" заслухаўшы інфармацыю і плян правядзеньня ўборачнай кам-паніі ў колгасе, абвясціла сябе удар-най і ўхваліла працаваць у колгасе без выхадных дзён і зьнеш-тэрміновых га-дзін.

Федаровіч.

Курсам Комсамольскага актыву ў дзень іх выпуску шчырае комсамольскае прывітаньне!

Ваша гадычная напружаная пра-ца па марксыска-ленинскаму тэоры-тычнаму ўзровеньню была дасна вельмі зава у практычнай працай і до-брымі пачынаньнямі, як-та: скла-даньне брыгад па правярцы пра-м-фізіяны і ўдзел у правядзеньні 3-х месячнай Беларускай і нацме-наўскай пролетарскай культуры.

Аб упэўнен, што катваючы кур-сы, кожны курсант пасобку пера-ходзіць на практычную працу бу-дзе адолен праводзіць у жыццё ге-нэральную лінію партыі і ўскладзе-ныя задачы партыяй на комсамол.

Пераходзічы на практычную пра-цу вы заўсёды павінны памята-аб далейшым пашырэнні сва-палітычнага кругозору, выпрацоў-касавай дбайнасьці і загарта-насьці.

Ваша праца павінна ўключы-ў агульны тэмп сацыялістычна-будаўніцтва, мобілізуючы ком-мольскую організацыю на выканан-не "Пяцігодкі-ў чатыры гады" сацыялістычнай рэканструкцыі се-скай гаспадаркі.

Менскі Акруговы Камітэт ЛКМБ.

П'яніцы развальваюць колгас

Піркаўскі колгас "Чырвоны Будаў-нік" аб'яднае 94 двары. Гэта адзін з буйнейшых колгасаў раёну. Райког-гассаюму нічога не зрабіў для яго зама-шаваньня. Да ўборачнай кампаніі пад-рыхтоўчая праца не вялася. Колгас-нікі хістаюцца пры драбнейшым гас-падарчым непаразуменьні. Мы стайм перад фактам развалу колгасу чаму са-садзейнічае само праўленьне. 3 лі-пеня старшыня колгасу Шубянок Д., жыўлёлад Будвік п'янствавалі на пра-цы цэлага дня. Такія п'яныя оргі бываюць тут вельмі часта.

Баччы распусьці і п'янства кіраў-нікоў, некаторыя колгаснікі пачалі надаваць заявы аб выхадзе з колгасу.

Шубянок, стаўшы тылічым колгас-ным бюрократам, п'яніца, сваімі вы-хадкамі тэрорызуе сялянскую бед-нату.

Цэлы шэраг адданых колгасіаіму будаўніцтва таварышоў некалькі раз стаялі пытаньне аб правярцы спра-відлага выкарыстаньня кулацкай ма-емасьці, бо па іх завярэньню часта маемасьці разбазарана праўленьнем. На іх заявы ніхто не зьявляе ўвагі.

Неабходна ў самым тэрміновым па-радку зрабіць сталую рэвізію, пера-абраць праўленьне і аддаць пад суд злачынцаў.

Зразумела, што пры сучасным ста-новішчы ўборачная кампанія ў кол-гасе пад пагрозай зрыву. Палявыя ра-боты ідуць не організаўваным парадкам. Так на 14 ліпеня з 430 га сенажаці скасілі толькі 45 га, з 40 га ячменю, жэлі толькі—12 га. Жыта парашылі жаць індывідуальна, кожны сваю па-доску, што базумавана будзе яшчэ больш дэзорганизаўваць працу па колгасных палэх.

У колгасе налічваецца каля 250 ча-лавек працоўнай сілы. Між тым 14 га ліпеня на працу вышлі: жаць—70 ча-лавек, касіць—30, грэбці сена—12, ва-зіць лес на бульову сьвінарніка—20, а ўсяго—132. Каля сьлэбы дадаць 28 ча-лавек іштатных, якія заняты на сталай рабоце, усё-ж ткі мы маем такі малю-нак, што на працу ня вышла 90 чал. Старэйшыя брыгадзіры ня ведаюць колькі чалавек выходзіць на працу, сталлае і паярэньне разьмеркаваньне рабочай сілы на наступны дзень ад-сутнічае.

Інтэнсыўнасьць працы ў жаць-дранія. Кожная жанчына ў час ма па набірце цяжкіх кошык ячменна-лосьсяў і нясе яго да хаты. Праў-леньне, бачачы такое становішча, ма-чыць і тым самым садзейнічае ра-з'нявня колгаснае збожка.

Як будзе разьмяркоўвацца ўрадж-як будзе аплачвацца праца—колгас-нікі ня ведаюць. Гэта дало падста-ва для цэлага шэрагу гутарак.

Вязьлёвасьць праўленьня, нес-домасьць колгаснікаў па пытан-ня разьмеркаваньня ўраджая і скарысь-нае кітасы вораг. Піркаўская ком-мульска ячэйка—маладая і таму ад-салутнасьці партыйнай ячэйкі ня-лела ўзяць на сябе ролю організа-і застрэлішчыка ударніцтва на і-вых работах. У выязлею 13 лі-пеня (улічваючы тое, што працавалі пятроў дзень) комсамольным адмо-са зрабіць няздэльнік і паехаць за-матар'ялам для пабудовы сьвінар-Камсамолец Бруй такі і кажа:—У-дзелью я павінен адлічваць".

Трэба каму належыць зьявіць адпаведную ўвагу на гэтую ячэйку колгас.

Брыгадзёр "Чырвонай Зьмены" Войнаў.

У сераду, 23-га ліпеня, з 5-га гадзіне ўвечары ў памяшканьні А. ЛКМБ абудзецца пасе-джанье АКК, на якой будуць разглядацца справы наступна-т. т.: Рохлія (Іздфак БДУ), Ка-лота В. (Халопнічы), Шыбо-Я. (Вузла), Падольскі (ФРН), З-вевіч (БПТ), Тушкеў (ЯПТ), Шклевіч (Копыль), Усьцін (Ра-бфак), Сабалеўскі (Чэрвень), Кор-шун (Копыль), Ціхаловіч (Ко-пыль), Кандратовіч (Халопнічы), Баскіна (КРК), Канончык (Ко-пыль), Праташчык (Копыль), Ба-ран (Комунар), Турэцкі (Д. О.), Тарана (Грэск), Дэрэш (Пух-вічы), Рылькова (Барысаў), Па-дубскага (Бярэзіно), Варгэйчы-ка (Чэрвень), Аўрукін Г. (Пух-хавічы), Фрыдман (Рабфак), Гітлін, (Рабфак)

Ударна правядзем ўборку і асеньнюю пасевкампанію

8-га ліпеня кулакі падпалілі маемасьць колгаснікаў колгасу "Колас" в. Балмудовічы, Самахва-лаўскага раёну. Згарэл будыны і ўся маемасьць 20-ці колгаснікаў, На парэдадні ўборкі кітасы вораг мерцаваў унесці разлад у шэрагі колгаснікаў, але гэта яму не ўдалося. У адказ на гэта колгаснікі "Колас" і суседніх кол-гасаў: "Комвуз Беларусі", "Расьвет", "Чырвоны Араты" і іншыя на сваіх агульных сходах вынес-лі рэзольцыю аб суровым па-караньні падпальшчынаў і вы-

несці пастановы аб ударным пра-вядзеньні ўборачнай кампаніі.

Колгас "Комвуз" вызваў на со-цыялістычнае спаборніцтва колгас "Расьвет" на лепшае правядзеньне ўборачнай кампаніі. Сходы прынялі пастановы аб вылучэньні збож-жавага фонду і адпрацаваньні некалькіх дзён у карысьць па-гарэлыцаў—колгаснікаў.

Нікія спробы кітасыавага во-рагу разбурыць колгасы не ўдалоцца,—так заяўляюць шырокія колы колгаснікаў Самахвалаўскага раёну.

Чаборык.

Комсамолія Пleshчаніц, слухай выклік Мсьціжа

Мсьціжскі комсамольскі колектыў Бягомельскага раёну выклікае на сацыялістычнае спаборніцтва комса-мольскія колектывы Пleshчаніцкага раёну на лепшы ўдзел у правядзень-ні ўборачнай кампаніі і асеньняга севу.

Колектыў бярэ на сябе наступ-ныя абавязкі:

а) на час ўборачнай і асеньня-пасевной кампаніі ўсе комсамольцы зьяўляюцца ударнікамі.

б) Комсамольцы-служачыя ўсе выхадныя дні выходзіць на працу ў дапамогу колгасам і індывідуаль-ным бядняцкім гаспадаркам.

в) Правесці сходы сялян на вы-дзеньню гаспадарак, якім патрэб-на дапамога, а потым вылучэньем аказаць дапамогу.

г) Кожнаму комсамольцу нарых-таваць па 2 грабель і па адаму кошыку.

д) У час ўборачнай кампаніі ўсю культуру працу перанесці ў поле: у час абедзенага перапынку на-ладжваць чыткі газет. Выпусаць вусныя і насьпенныя газеты.

Неранесці з чырвоных кутцоў чырвоныя і чорныя дошкі, пры да-памозе якіх зьвішчаць прагулы, спавязьнікі, ланіку і г. д. Набыць сярэдкаў 80 руб. для набыцьця сель-ска-гаспадарчай бібліятэкі.

Пабудаваць 6 сілосных ям і пра-весці 14 сходаў сялянства па ны-таньню сілосаваньня.

Па ўсім перапічаным пунктам выкліку чакаем адказу ад комса-мольскай організацыі Пleshчаніц-кага раёну. Бюро колектыву.

Аб ўборцы і ня думаюць

У Петракоўскім раёне, Мазыр-скай акругі распачалася ўборка жы-та і яравых пасеваў, але многія колгасы, як-то Н. Барысаў яшчэ ня думаюць аб ўборцы ўра-джая. Рамонт машын ідзе вельмі марудна, не халас грабелей, кос і сярпоў. Праўленьне Райкоггассаюму толькі нядаўна ўзладося за набыцьця патрэбнага інвэнтару.

А. Ганг.

РВК зрывае ўборку

Колгас "Азот", Жыткавіцкі раён (Мазыршчына) яшчэ ў канцы чэр-веня распачаў падрыхтоўчую рабо-ту да ўборкі ўраджая: насілі і жаткі адрамантаваны, рабочыя сіла разьбіта на брыгады. Але РВК не ад-вёў апошняму сенажаці і невідома калі яе адвядуць чым зрывае работу. Да гэтага часу каморнік для адво-ду сенажаці ня выслан.

Лайхман.